

II

## У ВІХРЫ ВАЙНЫ — ЗЬ БЕЛАРУСІ НА ЗАХАД

- Пачаткі непрадбачанага шляху.
- Бывай, мой родны кут!..
- У Нямеччыне: будуем „баракі”, вывучаем зэніткі.
- Амэрыканскі палон.
- Рэгенсбург: беларускі лягер ДыПі.
- Набыцьцё новых прозьвішчаў.
- Уцёкі ад савецкай рэпатрыяцыйнай камісіі.
- З Рэгенсбургу ў Міхэльсдорф.
- Вучобра ў гімназіі. Скаўтынг.
- „Сълядамі Францішка Скарыны”.
- „Адзінаццатка” перад дарогай.
- Ад'езд зь Міхэльсдорфу ў Вялікабрытанію.

### Пачаткі непрадбачанага шляху

Некаторыя жыцьцёвыя дарогі й павароты долі пачынаюцца тады, калі ніякай празорлівасцяй іх ня ўгледзіш, ніякай уяваю ня ўявіш. Пра іх толькі цыганка можа сказаць: „Цябе чакае вялікая дарога”... Наша зь Дзімам „вялікая дарога” была запачаткована яшчэ ў Міры. Там у 1942 г. мы скончылі пачатковую школу. Бацькі пастанавілі паслаць нас вучыцца далей у баранавіцкай прагімназіі. Гэта быў спосаб ухліліцца ад магчымае (у пэрспектыве) мабілізацыі ў паліцыю або вывазу на працу ў Нямеччыну. Хоць ратунку ні ад першага ні ад другога далейшая вучоба ў школе не гарантавала. І вось увесень 1942 г. я, Сяргей Вільчыцкі (пазнейшы Янка Запруднік), і мой сябрук яшчэ з польскай пачатковай школы Вадзім Сурко (пазнейшы Уладзімер Цьвірка), разам з трыма іншымі мірскімі хлапцамі й дзьвююмі дзяўчатамі апынуліся ў Баранавічах. Там па сканчэнні ў 1943 г. апошняе (чацьвертае) клясы прагімназіі (у якой, між іншага, нашымі настаўнікамі й мэнтарамі былі браты Лявен і Юрка Луцкевічы) мы з Вадзі-

мам перайшлі на далейшую навуку ў гандлёвую школу. Трэці курс гэтае школы (усіх было чатыры) скончылі ўлетку 1944 г., якраз калі да Баранавічаў набліжаўся з усходу фронт. Пачаліся начныя налёты савецкай авіяцыі з завываньнем бомбаў. Гарадка эвакуацыі ахапіла горад. Мы з трывогай усьведамлялі сабе, што надыходзіў час вяртацца ў Мір да сваіх. Прыгэтым ведалі, што за вучобу ў сярэдняй школе, а тым больш за належанье да Саюзу Беларускай Моладзі (СБМ), бальшавікі нас па галоўцы не пагладзяць. Камуністычныя партызаны забаранілі наведваць школу вышэй за пачатковую, бо ведалі, што там моладзь атрымоўвала беларуска-патрыятычнае ўзгадаваньне. Апрача гэтага, сям'ю нашу, якраз напярэдадні нямецка-савецкай вайны, вывозілі ў Сібір. Вывозілі, але ня вывезылі ў выніку дзіўнага зьбегу абставінаў. Рэч у тым, што паводле традыцыі й волі дзеда, Сыцяпана Вільчыцкага (памёр у 1937 г.), сям'я была пашыраная — скаладалася з жонак і дзяцей двух Сыцяпанавых сыноў, Мікалая й Ягора, дзедавай незамужнай сястры ды дзявюх незамужніх дочак — усіх ад 12 да 15 чалавек (у залежнасці ад пэрыяду). Мікалай (мой бацька) займаўся ў асноўным зямельнай гаспадаркай, а ягоны брат Ягор — кузнечнай і вырабам аўчыннак. Пры патрэбе адзін аднаму памагалі ў полі й пры кузні. Усе жылі, як адна сям'я. Але спалі сем'і братоў у дзявюх хатах, што стаялі далекавата адна ад аднае па канцох вялікага саду. Калі энкавэдысты ранічкай 20 чэрвеня 1941 г. прыехалі вывозіць Вільчыцкіх, дык забралі восьмёх жыхароў аднаго дому — дзядзькавага, а нашага бацьку й нас, двух ягоных сыноў, не ўзялі. Нашая маці ў ліку дэпартантатаў чамусьці не фігуравала — таму, відаць, што была прапісаная ў вёсцы Сімакава, дзе настаўнічала. Калі ў Гародзені на чыгунчай станцыі пачалі садзіць людзей у вагоны, не далічыліся трох Вільчыцкіх, г. зн. нашага бацьку й ягоных двух сыноў. Каб разабрацца, дзе нястача, улады адаслалі ўсіх, апрача дзядзькі Ягора, назад у Мір. А тут на трэці дзень — вайна! Бальшавіком ўжо было не да вывазу. Пад арыштам затрымалі толькі дзядзьку Ягора, які паслья кароткага часу вярнуўся дамоў.


### **Бывай, мой родны кут!..**



Ад часу таго навыкананага вывазу мінула трох гады, і вось тыя самыя бальшавікі йзноў амаль на парозе хаты. Дык што — ехаць з Баранавічаў дамоў жыўцом ім у рукі? Але калі не дамоў, дык куды?! На Марынаўскай вуліцы нас чатырох мірскіх хлапцоў (Міша Кандзера, Жоржык Барашка й мы з Вадзімам) стаялі й раіліся каля грузавіка, які быў гатовы вось-вось адыйсьці на Мір. Воляю лёсусу ў гэты час праходзіла міма наша клясная настаўніца з гандлёвой школы, выкладчыца беларускай мовы Аўгеньня Воўк-Левановіч. „Хлопцы,” кажа, „ведайце, што, калі хочаце, можаце яшчэ эвакуавацца ў Нямеччыну, запісайшыся ў памочнікі нямецкай авіяцыі”.

Хвіліна напружанага раздуму, мамэnt важкой пастановы — можа, на цэлае жыцьцё. Пытацца, што рабіць, няма ў каго. Кожны мусіць вырашыць сам за сябе, Дзіма на сваім 17-м годзе жыцьця, я — на 18-м. Міша з Жоржыкам заявлі, што едуць да бацькоў. А мы ўдвух зъ цяжкім сэрцам адва-жыліся падацца ў Нямеччыну. Я ўсьпей напісаць кароценъку развязітальну запісачку бацьком. Нешта накшталт: Дарагі мае! Ня ведаю, што са мною будзе, калі паеду на Захад, але ведаю, што будзе тут. Таму вы-яжджаю. Некалі вярнуся. Адбымаю, целую!

Ня прыгадваю, каб Дзіма пісаў што-небудзь — ён быў тады ўжо круглым сіратою: маці не памятаў, адыйшла на той съвет у раннім веку, а бацька памёр, калі сын вучыўся ўжо ў Баранавічах. У Міры заставалася адно ста-рэйшая сястра.



ф2-1 (2)

Год перад выездам  
на Захад.  
Вучні баранавіцкай  
праектназії  
(зьлева):  
М. Шэйко,  
Вадзім Сурко,  
Святогор Вільчыцкі.  
Чэрвень 1943 г.

І вось 30 чэрвеня 1944 г. Баранавічы, да якіх набліжалася савецкая армія, засталіся за намі. Пераначавалі мы ў Альбертыне ў лягеры вышка-лення беларускіх юнакоў. Там назаутра нам далі ўніформу нямецкіх „па-мочнікаў авіяцыі“ (Luftwaffehefeler), пасадзілі на цягнік і — бывайце бацькі й сябры, бывай малая й вялікая Бацькаўшчына, бывай,увесь мой сусьвет! Апрача Міра ды Баранавічаў я нідзе ня быў. Зьведаў толькі адзін раз на школьнай экспазіцыі Стоўпцы, за 20 кіляметраў ад Міра, ды пару разоў ездзіў з бацькамі на сенакос над Нёмнам, што знаходзіўся за 14 кілямет-раў ад дому. Пакідаючы гэты маленькі свой съвет, я ішчэ не ўсьведамляў ягонае вялікае сілы — ня думаў, якімі трывушчымі ў памяці акажуцца яго-ныя адбіткі, якім салодкім рэхам ён будзе адгукавацца на дарогах чужыны, якім лекам ён станеца для хворае душы ў цяжкія часыны ростані, ды ў якую шчодрую крыніцу ён абернеца для новых пачуцьцяў, пераканань-няў, намераў і зьдзяйсненых.

Самыя трывальныя падваліны съветагляду чалавека закладаюцца ў юнацтве. Яны ўзынікаюць арганічна з самога жыцьця, са штадзённга быту,

з навакольля, з прыроды, з колераў і водараў, з паасобных акалічнасцяў і эпізодаў. Яны кладуцца на душу яшчэ тады, калі яна не пакарабачаная жыцьцёвымі складанасцямі й здольная наіўна ўспрыймаць навакольле ўва ўсёй ягонай вастрыні й паўніні.

На цэлае жыцьцё замацаваўся съветлы малітвінічы вобраз шырокага быстрага Нёману. Вось ягоная хуткая плынь казытліва вымывае спад ног пясок і ты мігам ледзь не па калені ўрасташаеш у ягонае пясчанае дно, быццам запускаеш карані ў глебу роднага краю. Незгасальны матрыцай ірдзіцца зорнае зорнае неба, на якое зачаравана ўгледаешся, лежачы на возе сена, што павольна й доўга калышацца назад у Мір з наднёманскага сенакосу. Ідылічныя вобразы летняе буколікі, восеньскія шматвузорныя клёны, пушыстыя зімовыя краявіды, вясеняны водар чаромхі й бэзу — усё гэта ў чужыні, як той бальзам, будзе абмываць душу й даваць ёй вытрываласць. Гэтыя вобразы аказаліся тэй скалой, на якой апіралася вера, і тым магнітам, які трymаў жаданье вярнуцца да родных зямлі, да сваіх вытокай.

Разам з вобразамі інтymна бліzkага навакольля, у просторнай зоне фантазіі, узбуджанай чытаньнем кніжак ды слуханьнем гутарак старэйшых, ляжаў таямнічы й далёкі ўяўны съвет. Дзівосныя краіны паўставалі са знёмствамі з заморскімі зывярамі, намаляванымі на абгортках купленых шакаладзінак. Цэлыя гарады й палацы праглядвалі заманліва праз прызму каліярытных паштовых марак. Iх я выпрошваў у маламантаў, студэнтаў вышэйшае гэбрейскае школы ў Міры (у якую прыяжджалі вучыцца з цэлага съвету), калі хадзіў на пошту па дзедаву газэту „Сегодня”, што прыходзіла з Варшавы. На тых шматколерных паштовых марках захаплялі назовы краінаў і фантастычныя малюнкі. Гэта былі запраўдныя вокны на загадковыя далічыні.

Але цяпер ехаў я ў гэты няведамы съвет бязь ніякага захаплення. Над усім панавала нейкае прытуленае адчуванье, што нешта грунтоўна мяняецца ў жыцьці. Вастрыня пачуццяў была прытуленае перажыткамі жахамі вайны: вобразамі вісельняў, блескам начных так званных съвечак з савецкіх самалётаў ды завываньнем бомбаў. Поўнае ўсьведамленне й адчуванье ўсяго, што дзеялася, прыйдзе пазней. Цяпер жа ў чадзе вайны й гарачцы эвакуацыі разуменне таго, што адбывалася, было звужаным да асноўнай неабходнасці — ухліцца ад гібелі, якая насоўвалася з усходу.

Цягнік рухаўся на захад памалу, баючыся, відаць, партызанскіх мінаў на сваім шляху. У новых краявідах ня бачылася нічога надзвычайнага — нейкае драбналесце, кустоўе, прыціснутыя да зямлі хаціны. Ніякага зкусту ці прыўзнятасці.

Неспакойная душа адмаўлялася ўспрыймаць з энтузізмам нябачаныя дасюль далігляды. Бо ж пакідаліся за сабой усе крыніцы духовага наўбытку, усё, чым дасюль жылося, чым былі напоўненыя съведамасць і сэрца.

## У Нямеччыне: будуем „баракі”, вывучаєм зэніткі

У Нямеччыне нас спачатку выкарыстоўвалі на будаваньні з сухастою ў пазагародніх зонах гораду Брэслява (сучасны польскі Ўроцлаў) „баракаў” – пазыбіваныя цвікамі жэрдкі на нізкіх калкох з уплеценымі ў іх сухімі галінкамі. Немцы падпальвалі іх у часе начных налётаў амэрыканскай авіяцыі, каб адвесыці самалёты ад гораду. У далейшым нас крыху абвучвалі абыходзіца з зэніткамі й супрацьтанкавай зброяй, перакідалі з аднае вайсковае адзінкі ў другую. У кожным новым месцы мы, група беларускіх юнакоў, казалі, што зэнітак яшчэ ня выучылі – у хаосе вайны можна было прыкідвацца такімі непадрыхтаванымі – і азнямленыне са зброяй пачыналася ад азоў. Некаторым з хлапцоў надта цяжка давалася вымаўленыне нямецкага слова Rohrforhohlfeder (проціадкатная пружына). І мы заўсёды строілі жарты з гэтага. „Федзя, ану скажы: ‘Рольфорголь фэдэр’...” Федзя, хочучы паказаца, прабаваў, але ягоны язык катэгарычна адмаўляўся слухацца.

Урэшце, недзе зь месяц да капітуляцыі, немцы згадзіліся адаслаць нас, некалькі дзесяткаў такіх „памочнікаў”, у дывізію „Беларусь”. Сталася гэта ў выніку дамаганьня Беларускай Цэнтральнай Рады, якая не хацела да-пусьціць уключэнья нас у рады Расейскай Вызвольнай Арміі (РОА), чаго хацела ейнае кірауніцтва. І вось мы, дывізія „Беларусь”, пад камандаваньнем палкоўніка Францішка Кушаля, блудзілі ў часе агоніі Трэцяга Райху па чэхаславацкай тэрыторыі на ўзъмежжы з Баварыяй. Наш камандзір вычэкаваўмагчымасці перайсьці на бок амэрыканцаў. Гэта яму нарэшце ўдалося. Дамовіўшыся з расейскім генэралам Мальцавым, які камандаваў палком РОА, Кушаль здолеў вывесыці сваю дывізію з-пад пагрозы захопу яе савецкай арміяй. У канцы красавіка 1945 г. мы перайшлі на амэрыканскі бок каля баварскага мястэчка Кам (Cham). За вывад дывізіі зь небяспекі Старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык надаў паслья палкоўніку Кушалю рангу генэрала.

## Амэрыканскі палон

Прабыўшы 10 месяцаў у нямецкім войску, мы з Вадзімам пачалі 13-месячны палон у амэрыканцаў. З тыдзень часу нас трymалі на адкрытым полі каля Каму. Разам з намі й уласаўцамі была там таксама нейкая вугорская вайсковая адзінка. Ночы стаялі яшчэ халодныя, і вугорцы, у якіх былі лапаткі, дагадваліся выкопваць у часе дня няглыбокія пляскатыя ямкі, у якіх ня так даймаў начны холад. Пад вечар, бывала, паўставалі задзіркі, наўмысна пачатыя нашымі ці ўласаўцамі, з аднаго боку, ды вугорцамі. І як толькі ўспыхвала бойка, раздаваўся кліч „рускага б'юць”, і ўсе гуртам, і

нашы і ўласаўцы, кідаліся на вугорцаў, выганялі іх зь іхных ямак ды ўмошчваліся там самі нанач. „Выгнанцы” назаўтра капалі новыя ямкі, і эпізод з бойкай і клічам „рускага б’юць” паўтараўся. Вугорцаў хутка некуды забралі, а нас, жаўнерашы даўвізіі „Беларусь” ды ўласаўцаў перакінулі ў лягер ваен-напалонных у Рэгенсбургу. Там, седзячы за дротам у балоце, мы зь Дзімам упяршыню даведаліся, што гэта — сапраўдная смага (без вады пасъля салёнае кансервы); атрымалі некалькі разоў ад сваіх амэрыканскіх ахойнікаў па съпіне дошкаю: трэба было прабягаць паміж радоў скрынак з кансервамі, хапаць працягнутую табе амэрыканцам банку й тут жа ад другога атрымліваць удар дошкаю па съпіне. Гэтак разраджалася напружанье ў пераможцаў, якое накапілася за гады вайны.

Прасядзеўшы ў загарадзі тыдняў два, мы былі перавезеныя пад ба-варскі гарадок Плятлінг. Там на голым полі паўстаў, пабудаваны нашымі рукамі, цэлы барацны пасёлак, агароджаны калючым дротам і вышкамі, у якім мы пробылі аж да канца траўня 1946 году. Адтуль нас вывозілі на розныя работы, патрэбныя акупацыйнай уладзе.

У Плятлінгу недзе на пачатку 1946 г. ўсе палонныя прац амэрыканска-савецкі ваенны tryбунал. Мэтай яго было ўстанавіць, хто быў да вайны савецкім грамадзянінам і дзеля гэтага падпадаў пад дэпартацыю ў Савецкі Саюз. Нас з Вадзімам, як і шмат іншых беларусаў з Заходнім Беларусі, уратаваў ад такога ліха факт, што мы нарадзіліся пад Польшчай, а значыцца на нас не распайсюдковалася дамоўленасць заходніх аліянтаў са Сталінам аб выдачы яму савецкіх грамадзянаў. Вынікам tryбуналу сталася тое, што ўсе ваеннапалонныя, якія паходзілі з савецкай тэрыторыі ў межах да 17 верасьня 1939 г., былі сілаю дэпартаваныя.

Аднае марознае раніцы 1946 г. ўсіх нас гвалтам выгналі з баракаў на двор і падзялілі на дзіве групы — адных направа, другіх налева. Першых пасадзілі на грузавікі і — на чыгуначную станцыю ў Плятлінг. Там іх чакалі таварныя вагоны з канваірамі. І, як расказвалі пасъля, там жа адбываліся трагічныя сцэны супраціву, уключна з самагубствамі.

Трапілі ў гэтую катэгорыю, праўда, ня ўсе былыя савецкія грамадзяне. Некаторым хапіла празорлівасці, ці проста шчаслівага выпадку, прызнацца на tryбунале, што яны былі рэпрэсаваныя. Іх пакінулі. Але такіх, відаць, было ня шмат — далёка ня ўсе прызнаваліся, бо ня ведалі, што лепш: быць уваччу амэрыканцаў, саюзныкаў Сталіна, ворагам камуністычнага рэжыму ці ляяльным савецкім грамадзянінам. Уратаваліся ад дэпартацыі таксама тыя, хто на чыгуначнай станцыі ў Плятлінгу параніў сябе ў спробе самагубства. У ліку такіх былі й нашыя суродзічы з Усходнім Беларусі.

## Рэгенсбург: беларускі лягер ДыПі

У канцы травеня 1946 г. мы з Вадзімам Сурком, а таксама трох слонімскіх сяброў, выпушчаныя з палону, прыехалі цягніком у баварскі горад Рэгенсбург — у той самы, адкуль у красавіку папярэдняга году нас вывезьлі ў Плятлінг. Выпускаючы з палону, амэрыканцы далі нам права на дармовы праезд цягніком да любога пункту ў амэрыканскай зоне Нямеччны. Мы выбралі Рэгенсбург, бо чулі, што там арганізаваўся беларускі лягер ДыПі, г. зн. лягер для „перамешчаных асобаў” (Displaced Persons), інакш кажучы, палітычных уцекачоў.

Прыехалі. На ўскраіне гораду пабачылі некалькі трохпавярховых будынкаў заселеных беларусамі. Гэта была частка пасёлку імя Гангофера (Ludwig von Ganghofer — нямецкі пісьменьнік). Тут жыло каля 400 беларусаў: сем'і зь дзецьмі, самотныя, старыя й маладыя. Пераважная бальшныя зь іх — цывільныя людзі, што эвакуаваліся зь Беларусі перад надыходам савецкіх войскаў.

На працягу некалькіх месяцаў пасля заканчэння вайны беларускія ўцекачы ў Нямеччыне здолелі арганізавацца й наладзіць свой быт. Людзі былі радыя, што скончыўся нарэшце ваенны кашмар, начныя бамбёжкі, прогаладзь ды зьдзек над імі прастаўнікоў „вышэйшай расы”. У лягерох для „перамешчаных асобаў”, якія адмовіліся перамяшчацца назад у краіну ГУЛАГу, шырокай ракою паплыло, пад апекаю новае ўлады й з матарыяльнай дапамогаю дабрачынных арганізацый, грамадзкае, рэлігійнае й палітычнае жыцьцё. Гэта можна пабачыць на прыкладзе беларускага лягеру ў Рэгенсбургу. Выдаваны ў пасёлку Гангофера пад рэдакцыяй пісьменьnika Юркі Віцьбіча часапіс „Зьевінцы званы Святой Сафіі” (№1, люты 1946) даў панараму беларускага жыцьця ў рэгенсбургскім пасёлку:

- Мясцовая беларуская селішча УНРРА /United Nations Relief and Rehabilitation Administration = Адміністрацыя ААН для Дапамогі й Адбудовы/налічвае каля 400 чалавек. На чале стаіць Беларускі Пасялковы Камітэт.
- Працуе пачатковая школа й з 10 сьнежня мінулага году адчынена Беларуская гімназія (7 клясаў). Адчыненьне матуральных курсаў залежыць толькі ад наплыву кандыдатаў, якімі могуць быць асобы ад 18 да 45-гадовага ўзросту ўключна.
- Існуе народны ўніверсітэт для дарослых.
- Кожную нядзелю чытаюцца рэфераты, пераважна на гістарычныя тэмы.

- Закончылі сваю працу шофэрскія курсы.
- Уся моладзь селішча аб'яднана ў Арганізацыю Беларускіх Скаўтаў, якія маюць сваю нацыянальную вopратку. Мясцовыя скаўты вельмі ўдала выступілі з собскай праграмай на рэгенсбургскім народным скаўтскім вечары.
- Перад Калядамі адбыўся ў гарадзкім тэатры міжнародны дзіцячы вечар, на якім нашыя дзецы мелі вялізны посьпех, выканавшы „Ля-воніху”.
- Выключны посьпех мела Беларуская Эстрадная трупа з Амбэргу, якая дала тры паказы: 19, 20 й 21 студзеня. Яна належным чынам рэпразэнтавала наша нацыянальнае мастацтва сярод іншых нацыянальнасцяў гораду.
- Ужо два месяцы вядзе сваю працу беларускі хор (пад кірауніцтвам кампазытара Міколы Равенскага), які падзяляеца на царкоўны й съвецкі.
- У горадзе Рэгенсбургу працуе Беларускі Акруговы Камітэт на акругу Рэгенсбург, Ніжняя Баварыя й Верхні Пфальц.

Адным з галоўных актаў грамадзкой ініцыятывы ў Рэгенсбургу сталася арганізацыя царкоўнага прыходу й пабудова свае сьвятыні. Пабудаваная ў 1946 г. рэгенсбургская драўляная царква ймя сьв. Еўфрасінні Полацкай (будынак, на жаль, не захаваўся) – першая сьвятыня беларускае паваеннае эміграцыі. Пабудова гэтая ня толькі зьняла праудзіла штамп савецкай прапаганды аб бязбожжы нашага народу, але й засведчыла глубокое разуменьне лідэрамі дыяспары й шырокім грамадзтвам важнае ролі, якую выконвае свая царква ў арганізацыйным існаванні замежных беларусаў. Усе далейшыя дзесяцігоддзі паказалі, што царкоўныя прыходы аказаліся найбольш трывалай базай ня толькі рэлігійнага, але й грамадзка-культурнага жыцця.



ф2-2(3)

Царква  
св. Еўфрасінні  
Полацкай  
у Рэгенсбургу.  
Перад ёй  
– настаяцель  
а. Мікалай  
Лапіцкі й сябры  
будаўлянага  
камітэту.  
Лета 1946 г.

Рэгенсбургская Святаеўфрасіннеўская царква красамоўна прадэманс-  
равала і рэлігійныя пачуцьці грамады, і ейны арганізацыйны энтузіазм.  
Часапіс „Зьвіняць званы Святой Сафіі” пісаў (№4, траўень 1946):

Трэба адзначыць, што вернікі ня толькі злажылі ахвяру ў грошах,  
але й сваёй працай прычыніліся да таго, што на працягу 4-х тыдняў  
царква была гатова. (...) Вялікдзень беларусы спаткалі ў сваёй сьвя-  
тыні. У Вялікі Чацьвер была ўрачыста асьвенчана новапаўстаўшая  
святыня беларускім япіскапам Афанасіем. Радаснае й вялікае сьвя-  
та рэгенсбургскія беларусы спатыкалі на Ўсяночнай гарачымі сло-  
вамі: ‘Хрыстос Уваскрес’, пераносячыся думкамі й гэтым прывітань-  
нем да далёкае Бацькаўшчыны. Іхня думкі зyllіліся разам у су-  
польную просьбу перад Пасадам Усемагутнага аб адраджэнні нашае  
Маці-Беларусі’.

Прыбыўшы ў Ругенсбург з Плятлінгу, мы ўсьцешыліся, калі даведаліся,  
што старшынём беларускага лягеру быў нікто іншы, як наш былы ка-  
мандзір палкоўнік Францішак Кушаль. У палоне ён прабыў толькі да лета  
1945 году. Я пайшоў да яго адрапартавацца. Сказаў, што нас пяцёх ягоных  
былых жаўнераў, выпушчаных з палону, прыехалі сюды з думкай далучыц-  
ца да лягеру. Але ніякага абяцаўня, што ён нам дапаможа, ад яго не атры-  
маў. Відаць, ён не адчуваўся дастаткова ўладным.

У Рэгенсбург беларусы зъяджаліся з розных канцуў разгромленае Ня-  
меччыны. Янка Жучка, субрат па Дванаццатцы, расказвае, адкуль і як ён зъ-  
сябрамі трапіў туды.

На пачатку жніўня 1945 г. сямёра нас, беларускіх юнакоў, выпад-  
кова апынуліся ў маленъкім беларускім лягерчыку ДыПі, які зна-  
ходзіўся ў мястэчку Рынгзэе на ўскраіне гораду Інгалыштадту на  
поўдні Нямеччыны. Лягерчык той быў часткаю вялікага ўкраінскага  
лягеру перамешчаных асобаў. Выпадковасць нашага туды пры-  
быцьця палягала на тым, што, валочачыся па разьбітым горадзе, га-  
лодныя й бязь ніякае надзеі на сталы прыпынілі, раптам напаткалі  
чалавека, які зацікавіўся нашай беларускай гутаркай. Даведаўшыся  
крыху пра нас, ён запрапанаваў нам далучыцца да вышэй успомнен-  
нага лягерчыку, дырэктарам якога ён быў. Мы так і зрабілі.

Лягерчык наш доўга не паіснаваў, адтуль нас перавялі ў нейкі  
іншы, у якім былі людзі розных нацыянальнасцяў, асабліва каўказ-  
цы. Тут мы даведаліся пра йснаваныне вялікага й добра арганізаванага  
беларускага лягеру ў Рэгенсбургу, які знаходзіўся нейкіх 80 кіля-  
мэтраў на поўнач ад Інгалыштадту. Чатырох нас з нашае сямёркі, у  
тым ліку трох сяброў будучае Дванаццаткі (я, Павал Урбан і Васіль  
Шчэцька), пастанавілі зрабіць разведку, каб паспрабаваць далу-  
чыцца да таго лагеру.

Восемдзесят кілямэтраў — адлегласць на сяньняшні час невялікая, але тады, пасъля вайны, у поўнасьцю зруйнаванай Нямеччыне, грамадзкі транспарт быў больш як кульгавы. Але ж, маючы мэту й вялікае жаданьне, мы да Рэгенсбургу дабраліся, хоць паездка нашая трывала два дні. Там існаваў Беларускі Нацыянальны Камітэт (БНК), старшынём якога быў сп. Міхась Міцкевіч, родны брат нашага славутага Якуба Коласа. Дзядзька Міхась нас вельмі ветліва прыняў, выслухаў нашыя жаданьні далучыцца да тутэйшага беларускага лягеру і, у сваю чаргу, распытваўся пра нас. Яго вельмі цікавіла, якую мы маем асьвету, у якіх школах вучыліся, якія клясы паканчалі ў г.д. Заўважыўшы нашае зьдзіўленыне, ён нам патлумачыў, што ў лягеры плянунецца адкрыцьцё беларускай гімназіі й падбіраюцца кандыдаты на вучняў будучых клясаў. Пасъля нашых кароткіх адказаў ён сказаў нам, што Васіль і я падыходзім у сёмую клясу, а Паўлюк — у шостую. Ён даў нам пасъведчаньні БНК і прапанаваў хутка прыяжджаць, бо пад канец году мелі пачацца заняткі. Пасъведчаньні БНК былі для нас залатымі дакументамі, бо іншых мы ня мелі. Яны нам дазвалялі праходзіць розныя вайсковыя контролі. Пад канец 1945 г., перад самымі Калядамі, мы прыбылі ў Рэгенсбург у беларускі лягер і амаль адразу ж пайшлі на заняткі ў гімназію.

### Набыцьё новых прозвішчаў

Нам з Вадзімам Сурком, нядаўным ваеннапалонным, далучыцца да беларускай грамады ў Рэгенсбургу было ня гэтак проста. Паўстала праблема з прапіскай. На аснове той „адпукнай граматы”, зь якою мы выйшлі з Плятлінгу, атрымаць статус ДыПі аказалася немагчымым. Мы з Вадзімам і нашы слонімскія сябры — Коля Корп, Лёва Бароўскі й Фэлікс Вільчынскі — гатовыя былі ўжо запісцца на працу ў Марока, пра якую пашыралася інфармацыя. Трох слонімцаў у тое Марока й паехалі. Праўда, усе яны пасъля адбыцца кантракту паперабіраліся — Бароўскі зь Вільчынскім у Злучаныя Штаты, а Корп у Канаду. А нам з Вадзімам пашанцавала ў Рэгенсбургу. У лягернай радзе быў знаёмы нам з Баранавічаў сп. Хведар Шыбут, які эвакуаваўся ў Нямеччыну зь сям'ёй. Даведаўшыся пра наш „мараканскі” праект, ён з абурэннем асудзіў бяздушнасць лягернага кіраўніцтва ды неўзабаве знайшоў спосаб прапісаць нас. Але з новымі дакументамі й пад іншымі прозвішчамі.

У разбуранай павенняй Нямеччыне было поўна людзей, дакумэнты якіх ці то пагарэлі ці пагубляліся, і патрэбу ў новых пасъведчаньнях асобы чыноўнікі ў афіцыйных месцах добра разумелі. У майм выпадку справа аблягчылася тым, што ў беларускім пасёлку Гангофэра быў прапісаны, але некуды выехаў, нейкі Ян Запруднік родам зь Вільні. Ягонае месца ў лягеры

я й „заняў”, дастаўшы адпаведныя спраўкі пра „страту” ранейшых дакументаў. Запруднік той быў 1920 г. нараджэння, так што мне давялося „пастарэць” на шэсцьць гадоў. У 1963 г., прыймаючы амэрыканскія грамадзянства, я мусіў падаць праўдзівую дату народзінаў (9 жнівеня 1926 г.), але скарыстаў з права пакінуць за сабой новае прозывішча. Я не хацеў выстаўляць радню ў Беларусі на магчымы перасльед. Прозывішчы, праўда, мянялі ня ўсе. Некаторыя ўцекачы не адчуvalі такой патрэбы, бо павыяжджалі цэлымі сем'ямі, не пакінуўшы дома блізкіх родных. Але ў мяне ўдома засталіся бацькі, брат, цёткі, два юрадыя браты й сёстры. Тады я ішчэ ня ведаў, што бацька, з хранічна хворым жыватом, загінуў у 1944 г. на фронце, капаючы акопы недзе пад Ваўкавыскам. Пасьля, аднак, я ці раз пераконваўся, што зрабіў правільна, пераўласобіўшыся зъ Вільчыцка-га ў Запрудніка.

Вадзім Сурко стаўся Ўладзімерам Цьвіркам са сваёй праўдзівой датай народзінаў (2 студзеня 1928 г.).

### **Уцёкі ад савецкай рэпатрыяцыйной камісіі**

Хутка мы пабачылі, што новыя прозывішчы могуць быць нам заслонаю ад нечаканых пагрозаў. У горад прыбыла савецкая рэпатрыяцыйная камісія. Амэрыканцы, нядайныя саюзнікі Масквы ў вайне з фашистскай Нямеччынай, давалі магчымасць чэкістам вышукаваць былых савецкіх грамадзянаў, кандыдатаў на вяртаньне. Маглі саветчыкі й схапіць якоганебудзь „ваеннага злачынца”, а можа й каторага з нас — у страха вочы вялікія. Вестка пра няпрошаных наведнікаў пяруном праляцела праз уесь Рэгенсбург, у якім, апрача беларускіх ўцекачоў, было ці мала такіх жа перасяленцаў з іншых краінаў Усходняй Эўропы. Людзі насыцярожыліся, узбударажыліся. У знак пратэсту прайшла вялікая супольная дэмансстрацыя са святынямі й харугвамі.

Мы з Вадзімам і яшчэ некалькіх хлапцоў, баючыся, што былых ваеннапалонных могуць выдаць, адразу ж рванулі за горад на Дунай, падалей ад ліха. Дзень быў цёплы, сонечны. Правялі яго даволі прыемна ў плаваныні ды пераплываныні на другі бераг быстрацечнае ракі. Пад вечар, калі пачымнела ўжо, насыцярожаныя вярнуліся ў пасёлак, каб даведацца, што ўсё абышлося спакойна. Тады ж, як пасьля расказваў знаёмым Антон Адамовіч, які быў таксама жыхарам беларускага лягеру, адбылася ў яго сустрака з Максімам Лужанінам. Лужанін ездзіў разам з рэпатрыяцыйным камісіяй і ў гутарцы з Адамовічам даў зразумець свайму колішняму субрату па літаратурнай арганізацыі „Ўзвышша”, што на Бацькаўшчыну лепш не вяртацца. Як ведама, тым, хто вярнуўся, давялося дорага заплаціць за сваю памылку. Пра гэта пасьля стала шырокая ведама. У газэце „Голос Радзімы” (15.X.1998) Мікалай Бандарэнка ў артыкуле „Вяртаньне дадому” пісаў:

У англійскай, французскай і амэрыканскай акупацыйных зонах /Нямеччыны/ былі створаны лягеры для перамешчаных асоб, у тым ліку і беларускія, якія арганізоўвалі нацыянальнае, культурна-грамадзкае жыцьцё суродзічаў. Савецкія рэпатрыяцыйныя камісіі на-ведвалі іх, прымушаючы людзей да вяртання ў СССР, бо саюзнікі ў адпаведнасці з дамоўленасцямі на Ялцінскай канфэрэнцыі 1945 г. падтрымлівалі прымусовую рэпатрыацыю (аж да 1947 г.). Па звестках Беларускага Нацыянальнага Камітэту (у Заходній Германіі) 75-100 тысяч беларусаў не жадалі вяртацца ў СССР па розных прычынах.

Да сакавіка 1946 г., калі ў асноўным рэпатрыацыя была завершана, у БССР вярнуліся звыш 520 тысяч беларусаў. Практычна ўсе яны ў той ці іншай форме з'ведалі недавер уладаў да іх, а рэпатрыянты-афіцэры (за нязначным выключэннем) пасля фільтрацыйных лягераў трапілі ў сістэму ГУЛАГу ці спэцпасяленне.

У пасёлку Гангофэра было шмат маладых беларусаў. Шляхі некаторых зь іх з Бацькаўшчыны ў Нямеччыну былі падобныя да нашага з Вадзімам. У нас хутка завязаліся знаёмыя, з'явіліся новыя сябры, а сярод іх і буду-



ф2-3 (4a)

Пачынальнікі беларускага скаўтынгу на Захадзе, у тым ліку чатырох сяброў будучай Дванаццаткі (Алесь Бута, Леанід Карась, Янка Жучка й Паўлюк Урбан). Рэгенсбург, вясна 1946 г.



ф2-4 (5)

Удзельнікі купальскага сьвята ў Рэгенсбургу (лета 1946г.): пасярэдзіне (направа ад гармоніка) – кампазытар і хормайстар Мікола Равенскі.



ф2-5 (6)

Удзельнікі п'есы „У купальскую ноч” Аўгена Кавалеўскага (аўтар п'есы – пасярэдзіне ў верхнім радзе). Рэгенсбург, лета 1946 г.

чыя субраты па Дванаццатцы: Васіль Шчэцька, Янка Жучка, Паўлюк Урбан, Леанід Карась ды Алесь Марговіч. Разгаварыўшыся са Шчэцькам, мы хутка ўстанавілі, што ў Баранавічах былі зь ім свайго роду „суседзямі”, бо ягоная мэдычная школа знаходзілася па другім баку плоту, які стаяў паміж маёй найманай кватэрай на Шасэйнай вуліцы й ягонай школай. Я мог нават бачыць, як іхны настаўнік а. Леў Гарошка заганяў вучняў з панадворку на заняткі ў будынак. Сыцежкі-дарожкі лёсу, куды яны толькі не заводзяць?..

Тымчасам увагу нашу занялі скаўтынг, спорт, вечарынкі ды зьеведваныне старажытнага, ашчаджанага вайнай, багатага на гісторыю й архітэктуру Рэгенсбургу. У лягеры мы былі занятыя ў скаўцкіх гурткох, рыхтавалі мас-тацкія праграммы для ўдзелу ў міжнацыянальных сустрэчах, выяжджлі ў скаўцкі летнік, гралі ў волейбола, займаліся спортам, рознымі гульнямі ды спаборніцтвамі. Засталося моцна ў памяці святкаваныне Купальля з тэатральным паказам п'есы Аўгена Кавалеўскага „У купальскую ноч”. Паставілі яе артысты тэатру „Жыве Беларусь!” Паміж хлапцамі й дзяўчатамі завязваліся флірты, рамансы, узыходзілі першыя парасткі каханья, што ў некаторых выпадках выраслы ў сужэнствы.

### 3 Рэгенсбуругу ў Міхэльсдорф

Недзе пад канец ліпеня 1946 г. ўсю беларускую грамаду, што разъмясьцілася ў пасёлку Гангофера, перавезылі з Рэгенсбургу ў барабачны лягер каля вёсачкі Міхэльсдорф. Знаходзілася яна кіляметраў два ад таго сама мястэчка Кам, дзе 14 месяцаў перад тым мы з Вадзімам началі свой амэрыканскі палон. Цікава, як часамі доля водзіць чалавека кругам па тых самых мясцінах: Кам – Рэгенсбург, Рэгенсбург – Кам.

Міхэльсдорфскі лягер, у якім мы праўлялі паўтара году, набыў харектар сапраўднага беларускага пасёлку. Рэзьмешчаныя на ўскраіне былога аэрадрому, каля дзесятка баракаў стаялі воддарль ад усякіх пасяленньняў. З аднаго боку віднёўся невялікі лясоў, з другога, у кірунку мястэчка Кам, за шырокім лугам пралыўвала даволі энэргічная рэчка Рэген, якая дала назоў Рэгенсбургу. Вечарамі Рэген быў паўнаводны, бо недзе вышэй па цячэнні адкрываліся шлюзы. Да яго мы часта хадзілі чарадой, часамі разам з дзяўчатамі, плаваць і ныраць, разагнаўшыся з травянога берагу. Над ёю церпяліва прастойвалі свой час рыбакі Юрка Харытончык, Іван Муха ды іншыя заўзятары рыбaloўлі.

У лягеры, як тая вада ў Рэгене, цякло грамадзкае жыцьцё: актор Аўгэн Кавалеўскі арганізаваў тэатральную студыю; працавалі шофэрскія курсы, якія вёў Іван Нядзьвіга; ладзіліся канцэрты й тэатральныя паказы пад кіраўніцтвам кампазытара Міколы Куліковіча; чыталі даклады на палітычныя й гістарычныя тэмы Аўгэн Каханоўскі, Станіслаў Станкевіч, Антон Ада-

мовіч (усе тры — выкладчыкі гімназіі); ну, і, бяспрэчна, адбываліся вечарынкі, на якіх самым папулярным танцам была заліхвацкая полька-трасуха. Аднойчы прыехаў з канцэртам беларускі студэнцкі хор з Марбургу пад кірауніцтвам Юркі Мазуры. Хор пакінуў па сабе незабыўнае ўражаньне. Засела глыбока ў душы мэлёдыя Юркі Мазуры на слова Натальлі Арсеньевай: „Варта жыць, варта вечна чагось дамагацца, чуцца часткай краіны малой, а жывой...” Як гэта хораша ўпісвалася ў наш энтузіястычны настрой напярэдадні новага этапу жыцьця!..



ф2-6 (7)

Алесь Марговіч (зьлева) і Алесь Бута за працай у сваім выдавецтве „Крыніца”.  
Міхельсдорф, лета 1947 г.

Цэлая грамада нас, хлацоў, жыла ў „бурсе” — адным вялікім пакоі, у якім супраць дзізвюх съценаў высіліся двухпавярховыя ложкі, а пасярэдзіне стаялі адно стол ды пара крэслай. Жыхароў у бурсе была цэлая брыгада: з аднаго канца — Міхась Белямук, Міхась Вострыкаў, Алег Дубяга, Аўген Кабяка, Хведар Пагуда, Міхась Каранеўскі, Леанід Карась, Алесь Бута, Сяргей Карніловіч, Вячка Станкевіч, а з другога — Янка Жучка, Сыцяпан Кісель, Паўлюк Урбан, Васіль Шчэцька ды мы з Валодзем Цывіркам. Ка-роткі час жыхарамі бурсы былі нашыя настаўнікі Мікалай Перагуд-Рагажэцкі й Міхась Міцкевіч.

У нашым маладым веку галоўнае месца ў съведамасці займала яда. Адсюль узялася й мянушка, якой мы ахрысьцілі сябе — „Галодная брація”. Два разы на тыдзень мы даставалі па поўбаханкі белага хлеба й крыху

масла. Ніколі ў жыцьці мне нічога не смакавала больш, як той пульхны пахкі съвежы хлеб з маслам. Пасыля атрыманьня яго ён вобміргам зынікаў у нашых поўгалодных вантронах. Дапамагаў нам зьбіваць прогаладзь лягерны кухар і наш шчыры сымпатык дабрадушны спадар Уладзімір Санько, а таксама загадчык сталоўкі Сяргей Розмысл. Час ад часу Санько даваў нам магчымасць прынесці ад яго вядро гарохавага супу. Зь вядра таго, густа яго абступіўши, мы чэрпалі зялёную жыжу кожны сваёй лыжкай, спаборнічаючы ў вылоўліваньні скварачнае смакаты. У лоўлі гэтай найлепш спраўляўся непаспешлівы Васіль Шчэцька, спакойная натура якога дазваляла яму выводзіць лыжку з глыбінёй павальней за іншых, не выганяючы



ф2-7  
(8)

Частка жыхароў міхэльсдорфскай бурсы: (верхні рад, зьлева) Паўлюк Урбан, Васіль Шчэцька, Янка Запрудік, Але́сь Бута; (унізе) Уладзімер Цывірка, Сыцяпан Кісель, Янка Жучка. Сынегань 1946 г.

зь яе зачэрпнутых скварак. У пакоі было часта весела ад гаманы, жартаў ды ўзаемных шпілек. Неўзабаве мы заўважылі, што чым галаднейшыя мы былі, tym больш хахаталі. А цішыня прыходзіла тады, калі жываты былі поўныя.

У бурсе заціскаліся вузлы сяброўства, узаемнага разуменя і съвета-гляднага аднадумства, якія засталіся ў пераважнай бальшыні з нас на ўсе далейшыя гады.

У Міхэльсдорфе бурлілі палітычна-ідэйныя спрэчкі сярод старэйшых. Спрачаліся-змагаліся міжсобку г. зв. крывічы й зарубежнікі. Раскол меў нацыянальна-рэлігійную падкладку, а таксама тактычныя разыходжаньні



ф2-16  
(9)

Міхэльсдорф. Бурса – пакой „Галоднай браці”. Сустрэча Новага 1947 г.

паміж прыхільнікамі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) на чале зь Міколам Абрамчыкам ды Беларускай Цэнтральнай Радай (БЦР) на чале з Радаславам Астроўскім. Мы тады былі замаладыя, каб актыўнічаць у спрэчках, але даволі сфармаваныя, каб стаць пераважна на бок „крывічоў”, да ліку якіх належала большыня нашых настаўнікаў. Ад некаторых з нас, вучняў апошняе клясы гімназіі, настаўнік беларускай мовы Аўген Ка-ханоўскі, які быў пэўны час прэм’ерам ураду БНР, атрымаў згоду далучыцца да ягонае Беларуское Нацыянал-Дэмакратычнае Партыі. Належаныне да яе, праўда, засталося намінальным – ніякай партыйнай дзейнасьці мы не праводзілі, бо былі занятыя спачатку скаўтынгам, а пасля выезду ў Вялікабрытанію – выдаваньнем часапісу „Наперад!” ды надзённымі грамадzkімі справамі.

## Вучоба ў гімназіі

Амаль усе мы, сябры будучай Дванаццаткі, наведвалі Беларускую гімназію імя Янкі Купалы. Гісторыя гэтай унікальнай вучэльні добра апісаная ў манографіі Яна Максімюка „Беларуская гімназія імя Янкі Купалы ў Заходній Нямеччыне. 1945—1950” (выданьне Беларускага Інстытуту Наукі й Мастацтва. Нью-Ёрк – Беласток, 1994. 224 ст.). Усе мы таксама належалі да скаўтынгу. Час вольны ад школьніх заняткаў праводзілі ў скаўцкай

ф2-8  
(10)



Штандаровы штандару „Баварыя” Алесь Бута перад строем Першага Скаўцкага Сыцягу. Сыцяжная варта (зьлева): Людміла Харытончык, Васіль Шчэцька й Валя Вайцяхоўская. Міхельсдорф, люты 1947 г.

ф2-9  
(11)



Міхельсдорф, Вялікдзень 1947 г. Братаньне пакаленъняў у імя пераемнасці.

дзейнасьці ды асабліва ў спорце. У Міхэльсдорфе дзейнічалі футбольныя й волейбольныя каманды, гімнастычна група. Праводзіліся ранішня заняткі гімнастыкай для ўсіх скаўтаў і скаўтак. Штодня недзе каля гадзіны шостай раніцы гук трубы на ўвесь лягер склікаў чалавек пад 60 на пляц на фіззарарадку. Сп. Іван Муха, настаўнік фізкультуры, арганізаваў групу гімнасташаў (Косьцік Вайцяхоўскі, Вітаут Кіпель, Паўлюк Урбан, Слаўка Самохін і я), якая „будавала піраміды”.

Адным з найпрымнінейшых мамэнтаў былі перадвячорныя выправы на Рэген, съцюдзёная вада якога асьвяжала й дадавала энэргіі. Час ад часу, калі дазваляла кішэнія, хадзілі за два кіляметры ў Кам у кіно на амэрыканскія фільмы, поўныя рамантыкі й прыгожых актрысаў.

У сьнежні 1946 г. адзначаліся першыя ўгодкі гімназіі ўмі Янкі Купалы. Адбылася ўрачыстая акадэмія з канцэртам. Наш драматычны гурток пад кіраўніцтвам выкладчыка лёгкі Гіпаліта Паланевіча паставіў камэдыю Крапіўніцкага „Па рэвізіі”. Выступіў школьны хор з патрыятычнымі песнямі, дэкламаторы чыталі вершы на беларускай, ангельскай, нямецкай і лацінскай мовах.



Наставнік гімназіі  
Іван Муха  
(зьлева) і Алеся Бута  
(у скаўтскай уніформе)  
глядзяць на піраміду  
ў выкананьні сяброў  
гімнастычнага гуртка:  
Вітаута Кіпеля й  
Кастуся Вайцяхоўскага  
(„мост”)  
ды Янкі Запрудніка,  
Паўлюка Урбана  
й Слаўкі Самохіна  
(самы верхні).  
Міхэльсдорф,  
травень 1947 г.



ф2-11  
(13)

Драматычны гурткі гімназіі пад кіраўніцтвам настаўніка Гіапаліта Паланевіча (унізе зьлева). Удзельнікі п'есы Маркі Крыпійніцкага „Па рэвізіі“. У верхнім радзе (зьлева): Васіль Шчэцька, Янка Запруднік, Туся Куліковіч, Паўлюк Урбан; унізе: Тамара Карповіч і Ўладзімер Цывірка. Міхэльсдорф, сънежань 1946 г.

Засталіся ў памяці розныя эпізоды й уражаныні з гімназіяльнага жыцьця. Памятаеца, як падчас лекцыі зь беларускай літаратуры, якую вёў Станіслаў Станкевіч сваім гучным голасам, адчыняліся са скрыпам дашчатыя дзъверы з суседняга пакою й выкладчык беларускае мовы Аўген Каханоўскі, высунуўшы галаву, прасіў: „Спадар Станкевіч, калі ласка, крышку цішэй“. Сп. Станкевіч уважваў просьбу калегі, але па кароткім часе вяртаўся да свайго грымлівага тону. Неўзабаве сцэна паўтаралася. І так разоў трыватыры на працягу лекцыі.

Памятаеца, зь якім захапленнем настаўніца нямецкай літаратуры Іна Рытар (пазней – жонка А. Каханоўскага) любіла расказваць, здраджваючы гэтым свою жаноцкасць, пра вялікае каханье вялікага Вольфганга Гётэ. Ах, як ён кахаў, ах, якія ў яго любоўныя вершы!

Памятаеца, як мэтадычна й даходліва ўкладаў у нашыя галовы веду нямецкай мовы сп. Жорж Заруцкі, які да таго часу не настаўнічаў, а працеваў бухгалтерам. О, каб такім быў наш лацініст, а ранейшы адвакат сп. Мікола Кунцэвіч! Лаціну то ён ведаў, але з мэтадыкай у яго было слабавата, у выніку чаго пакутавалі і ён, і мы. Мёртвая лаціна выглядала нам яшчэ мярцвейшаю, хоць пасьля ў жыцьці прыдавалася ці раз тое, што засталося ў памяці.

Прыгадваецца суровая постаць выдатнага выкладчыка матэматыкі Мячыслава Рагажэцкага (Перагуда), нашага з Вадзімам настаўніка яшчэ з баранавіцкае гандлёвае школы, перакананага атэіста (як я ад яго даведаўся пра гэта шмат пазней).

Быў нашым выкладчыкам ангельская мовы й наш з Вадзімам знаёмы з амэрыканскага палону Мікалай Сіцько. У часе палону ён удасканальваў сваю веду ангельскую мовы, набытую яшчэ ў Рызе, адкуль быў родам, выконваючы ў Плятлінгу ролю перакладчыка. Мы яго ведалі там як Дзюніка — ад дадзенае яму амэрыканцамі мянушкі „Джуньёр”.

У гімназіі працаваў літаратурны гурток пад кірауніцтвам настаўніка беларускай мовы Аўгена Каханоўскага. Гурткоўцы выдалі адзін нумар часопісу „У выраі” (у гімназіі нас навучылі казаць не „часопіс”, а „часапіс”, з націскам на першым складзе). Вокладку да яго нарыйсаваў настаўнік малівашыня Мікола Кругловіч — ключ гусей над беларускім краявідам. У нумары ўзялі ўдзел як аўтары будучыя дванаццаткаўцы ѹ супрацоўнікі „Напераду”: Але́сь Бута, Леанід Карава́й, Янка Запруднік (Сяргей Ясень), Васіль Шчэцька (М. Багун), Уладзімер Цывірка (Архіп Папліска) ды іншыя вучні. Там жа былі зъмешчаныя два вершы на тэму маладосьці паэтаў-міхэльсдорфаў Натальлі Арсеньевай і Масея Сяднёва, прысьвечаныя гімназіі.



ф2-12  
(14)

Вучні 8-й клясы гімназіі з настаўнікам матэматыкі Мячыславам Рагажэцкім (сядзіць другі справа): (стаяць, зьлева) Васіль Шчэцька, Уладзімер Цывірка, Янка Запруднік, Кастусь Вайцяхоўскі; (сядзіць) Янка Жучка, Туся Куліковіч і Юзэфа Брэчка. Міхэльсдорф, красавік 1947 г.

ф2-13  
(15)



Вучні 8-й клясы гімназіі з настаўнікам беларускай мовы Аўгенам Каханоўскім. Зьлева: Кастусь Вайцяхоўскі, Юзэфа Брэчка, Янка Запруднік, настаўнік, Васіль Шчэцька, Туся Куліковіч, Янка Жучка, Уладзімер Цыўрка. Міхельсдорф, красавік 1947 г.

**Н. Арсеньева**

**Моладзі**

*На 1-я ўгодкі Беларускае Гімназіі  
у Рэгенсбургу — Міхельсдорфе*

Усе мы знаем: лёс наш няумольны –  
Ўрэшце, кожнага сагнуць гады.  
Як малыя йгрушкі-дзічки ў полі,  
Быць ня можна вечна маладым.  
На палёх памёрлага „калісьці”  
Ня ўзрунене спорная трава.  
Раз апаўшы лістам залацістым,  
Хоць вясна – ізноў не красаваць.  
Моладзь!

Любая, пакрыўданая моладзь!  
Хай і так, — ня здраджвай маладосьць!  
Пі удосыць год юнацкіх церпкі солад,  
Палымней, пакуль сама ня скажаш „досьць”!

Палымней за нас, за край, за съвет далёкі,  
За усё, што варта ходаньня ў жыцьці.  
І ня мер, ня ліч ні сіл, ні міль, ні крохаў,  
Ня сумуй, што давядзеца – адцьвісьці.  
Адцьвітаць ня страшна... Страшна вёсны  
Затаптаць у гразь... Братоў, сваіх  
Між сабой сварыць... З уzechай злоснай  
Верадзіць іх раны, не гаіць!  
Бо няма на съвеце злыдні больш нягоднай,  
Чыну, вартага й праклёну і суда, —  
Чымся Юдам стацца для свайго народу,  
Чым сваіх ці здрадзіць, ці прадаць.  
Плямы гэткай нат гады ня змыноць  
Ані з душ сацьмелых, ані з рук...  
Помні, моладзь!

Хто згінаць прывыкне шыю, —  
Ўжо вачэй ня ўздыме угару.  
А там — сонца.

Дык імкні ж!

Хай съвежасьць

I тваю калісъ затруць гады, —  
Захацеўши, зь дзічкамі на межах,  
Можна быць і вечна маладым!

**М. Сяднёў**

**Хвала маладосьці**

*На 1-я ўгодкі Беларускае Гімназії  
ў Рэгенсбургу — Міхэльсдорфе*

Мы прыйшлі па зямлі маладосьці.  
Толькі й помніцца ў нашым жыцьці —  
мы хацелі расьці, падымала нас ў росьце  
і было нам зацесна расьці.

Мы ня ведалі: збавіць, зьменішыць —  
даставалі залеглае з залатой цішы.  
І хоць нам гаварылі: ёсьць нейкія межы,  
але йшлі мы за край мяжы.

Мы на сонца ішлі і абветрылі...  
Калі ж начаступала на грудзі зямлі,  
наших думак блакітныя ветразі  
у краіну нязнанага горда плылі.

І калі нас мароз катаваў і ціснуў,  
і калі замярзалі ў ільдох зімы,  
мы ўсё ж сънлі пра ту ю прыстань,  
ад якой адплывалі мы.

Не шкада нам было маладосьці –  
ці прапасьці задарма, ці...  
Мы расылі, паднімаліся ў росьце,  
каб дасталасьці дарасьці.

І няхай шчэ няпэўнае сяньня,  
і няхай шчэ плывуць халады,  
мы палааем паўночным зъязнинем,  
каб расплавіць на моры ільды.

Каб зайсьці зноў у ту ю прыстань,  
што чакае і б'е ў берагі,  
і, як мару, што кожны з нас высьніў,  
там паставіць нашы съягі.

Азіраючыся цяпер назад, можна сказаць, што навучанье ў гімназіі праводзілася на высокім пэдагагічным узроўні. Настаўнікамі ў нас былі ў пераважнай бальшыні выдатныя пэдагогі-патрыёты, прафэсійная кваліфікацыя якіх пакрывала нястачу патрэбных падручнікаў і іншых дапоможнікаў ды прымітыўныя памешкальныя ўмовы, у якіх даводзілася праводзіць заняткі. Вельмі слушна адзначыў Ян Максімюк у сваёй кнізе: „Гімназія была кузыня нацыянальнага характару маладых беларускіх кадраў. Гэтае сваё заданье школа выканала вельмі добра. ... Яна знаміта спалучыла нацыянальнае ўзгадаванье з высокай агульнаадукатыўнай патрабавальнасцю”.

Каб адчуць і зразумець той дух, у якім узгадоўвалі нас нашыя настаўнікі (а таксама даведацца дадатковыя факты пра Рэгенсбург і беларускую гімназію), трэба прачытаць артыкул „Съядамі Францішка Скарыны”, якім адкрываўся часапіс „У вырай” (В. Рысь – псэўдонім Вітаута Кіпеля).

**В. Рысь** вуч. 8-е кл.

### Съядамі Францішка Скарыны

Зашумела нудна восень  
Шумам лісьцяў, шумам сосен,  
Даўшы волю хмурам;  
Адно з гоняў Беларусі  
Ў вырай выляцелі гусі,  
Паплылі ўдалі шнурам.

Янка Купала, „У вырай”

Так!.. Зноў і зноў шэрагая восень. Съветлы Край суровая зіма зноў закоўвае сваімі ланцугамі. Толькі вольныя птушкі, што так любяць сонца й свободу, тысячамі лятуць „з гоняў Беларусі ў вырай”. Спаміж іх ёсьць ужо старыя, каторым ня першы раз разъвітвацца з роднымі мясыцінамі ды перамагаць цяжкі шлях у чужыну, але ёсьць і такія, што ўмкнуць у вырай упяршыню.

...Прыходзіць вясна, і яны зноў вяртаюцца на Бацькаўшчыну, вяртаюцца радасныя, вясёлыя, умудраныя вялікай жыцьцёвой практыкай, і тады з новымі сіламі бяруцца адбudoўваць сваё жыцьцё, разбуранае чорнаю стыхіяй.

Падобна гэтым птушкам, ужо каторы раз у гісторыі, беларускі народ пацягнуўся ў вырай-выгнаныне, пацягнуўся шукаць ратунку для сябе іх дзеяцей ад чорнае няволі. Шмат давялося ператрываць яму, асабліва за апошнія 30 гадоў. Бацькаўшчына была падзеленая паміж усходам і захадам. Частка Краю стагнала пад „апекаю” Масквы, з „ласкі” якое мільлёны найлепшых сыноў нашага народу загінулі ў турмах, канцэнтрацыйных лягерах, ссылках. Другая частка была акупаваная Польшчаю, дзе таксама ня было ўмоваў для жыцьця й працы. А затым чорныя гады нямецкай акупацыі, што прынеслы з сабою тысячы спаленых вёсак і гарадоў, нязлічоныя людзкія ахвяры.

Апынуўшыся на эміграцыі, мы былі расьцярушаныя па ўсіх куткох Нямеччыны, зусім ня мелі сваіх нацыянальных асяродкаў, вакол якіх маглі б' гуртавацца. Але нашае старэйшае грамадзтва прыклала шмат выслікаў, каб згуртаваць нас, а нат і даць магчымасць вучыцца ў сваёй роднай мове.

Адным з такіх асяродкаў, дзе згуртаваліся беларусы-выгнанцы, стаўся горад Рэгенсбург – гэтая сівая сталіца Обэрфальцу, паўночны фарпост Вялікае Рымскага Імпэрыі. Яшчэ ў пачатку XVI ст. якраз праз Рэгенсбург праходзіў пяхотай у Італію, шукаючы навукі, вялікі сын нашага народу – вучоны, паэт і першадрукар – Францішак Скарына. Ягонымі съядамі йшлі сотні іншых слáўных беларусаў. Універсітэты Падуі, Амстэрдаму, Парыжу, Прагі, Мілану, Берліну, Мюнхену, Ригі, Марбургу, Рыму й г.д. ня раз віталі ў сваіх сыценах беларусаў, што прышлі на далёкую чужыну здабываць асьвету. Таму ня дзіва, што горад на беразе сінага Дунаю, воды якога сустракаюцца ў Чорным моры з водамі нашых Дняпра й Прыпяці, стаўся адным з культурных асяродкаў беларусаў-выгнанцаў, беларусаў у выrai. Тут, дзякуючы старанням Беларускага Акруговага Камітэту 22 сінегня 1945 г. была заснованая Беларуская Гімназія – гэтая першая кузьня беларускага нацыянальнага культуры й асьветы на чужыне. Адразу ж, як матылькі да съятла, з усіх Европы пачалі зъяжджацца вучні. Шмат з іх – гэта пе-раросткі, каторым ваенная завіруха разьбіла ўсе пляны на будучыню. Але век ня браўся намі на ўвагу: вучыцца ніколі ня позна.

І мы пачалі вучыцца.

А тым, каму давялося вучыць і ўзгадоўваць нас – нашым настаўнікам – колькі прыйшлося перамагчы перашкодаў! Цяжка знайсьці слоў, каб справядліва ацаніць іхнью працу.

Але зь бегам часу перашкоды былі пераможаныя, і праца ў гімназіі пайшла нармальна.

Цяпер у гімназіі вучыцца 86 вучняў. У ёй ёсьць розныя гурткі, спаміж якіх паўгода таму назад паўстаў і гурток літаратурны. Сябры літаратурнага гуртка пад кірауніцтвам выкладчыка літаратуры ладзяць рэфэраты на літаратурныя тэмы, абходзяць юбілейныя літаратурныя даты, робяць спробы самастойнай творчасці. Вынікам гэтай працы й ёсьць наш літаратурны часапіс „У выраі”.

Часапіс — гэта наш духовы сълед на выгнаныні, памятка нашае навукі на чужыне. У ім – толькі жменька нясьмелых пробаў пяра гімназістых – сяброў літаратурнага гуртка. Няхай сабе гэтая проба нясьмелая, мы ведаем, што нас за гэта ня будуць строга судзіць, але яна для нас дарагая тым, што ў ёй мы пакідаем адбітак свае душы, крупіцу сваіх думак, пачуцьцяў і перажыцьцяў хвілінаў. Наш часапіс застанецца съведкаю таго, як беларуская моладзь, ня годзячыся з чорнай няволяю на забранай і разагнанай Беларусі, шукала праўды й асьветы на чужыне, а сваімі найшчырэйшымі думкамі-марамі засталася із сваім родным краем і народам:

*Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні,  
На чужое неба я гдяджу сягоньня,  
Але думкай, сэрцам толькі вас я знаю  
Як і жыў, жыву я ў сваім родным Краю.*

*І няма на съвеце так вялікай меры,  
І няма на съвеце так каваных дзъвераў,  
Каб, хоць на часіну ў будні ці ў нядзелі,  
Беларусь са мною разлучыць пасъмелі.*

Я. Купала. „Я ад вас далёка”

І мы верым, такі ўжо закон гісторыі, што ня вечна будзем таптаць чужыя дарогі й палеткі, ня вечна будзем выгнанцамі ў выраі. Прыйдзе дзень, калі й мы, як тыя птушкі з выраю, вернемся на свае Беларускія гоні. Нас будзе грэць сонца 25 Сакавіка – сонца запраўднае свабоды, справядлівасці й шчасця.

*Ой, вы гусі-вырайніцы,  
Жыць нядоўга ў чужаніцы,  
Зноў к нам прыплывеце,  
Зноў вас будзе сустрачаці  
Наша сонца ў съвеце.*



ф2-14  
(16)

Матурысты другога выпускu гімназі з настаўнікамі й кіраунікамі. Верхні рад (зълева): Васіль Шчэцька, Уладзімер Цвірка, Мікола Кунцэвіч, Антон Адамовіч, Янка Запруднік, Янка Жучка, Кастусь Вайцяхоўскі; (сярэдні рад) Мячыслаў Рагажэцкі, Туся Куліковіч, Айген Каҳаноўскі, Мікалай Сіцько, Мікола Кругловіч, Юзэфа Брэчка, Жорж Заруцкі, Іван Муха, Іна Рытар, Аляксандар Акановіч, Ксенафонт Вайцяхоўскі (старшыня бацькоўскага камітэтu); (ніжні рад) Аляксандар Смаль, Зіна Станкевіч, Аляксандар Орса, а. Мікалай Лапіцкі, Натальля Орса, Гіналіт Паланевіч, Парфіры Трысмакоў. Красавік 1947 г.

І тады мы будзем гордыея съведамасыці, што дарма не змарнавалі часу, што ў на чужыне, падобна вялікаму Ф. Скарыне, вучыліся слу́жыць свайму народу ў Беларусі. ... А покуль што... у выраі.

### „Адзінаццатка” перад дарогай

У красавіку 1947 г. адбыўся наш (другі) выпуск гімназіі. Сямёх нас атрымалі матуральныя пасьведчаныні. Пачыналася новая фаза жыцьця. Радасыць з прычыны здабыцьца сярэдняе асьветы ўтаймоўвалася крыху туманнасцюцій далейшай пэрспэктывы. Сярод думак пра будучыню на першым пляне роіліся лятуценыні пра вышэйшую асьвету. Каб не марнаваць часу, адразу ж пасыля выпускту тыя з нас, што былі без бацькоў і мелі сякуютакую скаўтмайстарскую падрыхтоўку, заняліся скаўцай працай. Моладзі па беларускіх лягерох ДыПі было шмат і працеваць было з кім. Мы разъехаліся хто куды. Мне выпала перабрацца ў недалёкі ад Міхэльсдорфу бе-

ф2-15  
(17)

Кіраўнікі Згуртаваньня Беларускіх Скаўтаў на Чужыне амэрыканскай акупацыйнай зоны Нямеччыны: штандаровы Але́сь Бута (у цёмнай уніформе) і съязжныя (зьлева) Уладзімер Цывірка, Вітаўт Кіпель, Васіль Шчэцька, Янка Запруднік, Янка Жучка. Міхэльсдорф, красавік 1947 г.

ларускі лягер Віндзішбэргердорф. У Віндзішы (як мы скарочана называлі лягер) было шмат моладзі. Там сфармаваўся Шосты скаўцкі съязг, съязжным якога мне давялося быць амаль да канца году.

Лета прайшло хутка. Трэба было шукаць адказу на пытаньне: як з далейшай навукай? Вучыцца ў Нямеччыне шансаў ня было. Мы спрабавалі былі залічыцца ў Гайдэльбэргскі ўнівэрсітэт, але бяз стыпэндыі ці сваіх грошай, якімі й ня пахла, справа выглядала безнадзеяна. Уладзіцца на заработка ў разьбітай Нямеччыне таксама было няпроста. Дый бальшыня з нас ня мела ніякае прафесіі. Коратка перад вайной і ў часе яе Вострыкаў працаваў крыху настаўнікам, а пасля электразваршчыкам, Марговіч і Карась – настаўнікамі, а рэшта магла толькі мроіць аб працоўнай кар'еры. З усяго гэтага й нарадзілася думка падацца на працу ў іншую краіну. Нагода падвярнулася сама. Паваенная Вялікабрытанія, адчуваючы патрэбу рабочых рук, абвесціла ўлетку 1947 г. набор працоўных сярод уцекачоў у заходніх зонах Нямеччыны. Вось мы й пастанавілі скарыстаць з нагоды. Нас, ахвотнікаў на падарожжа ў туманны Альбіён, набралася ў Міхэльсдорфе адзінаццаць асобаў. Будзьма знаёмы!



ф2-17  
(18)

Удзельнікі Другога гадавога зьезду скаўцкіх кіраўнікоў і сэнёраў у Остэргофэне, Нямеччына. Жнівень 1947 г.

**БУТА АЛЕСЬ.** 23 гады. Нарадзіўся (23 VII 1924) на Слонімшчыне ў вёсцы Акунінава. Праваслаўны. Скончыў 7-клясай Беларускай гімназіі ймя Янкі Купалы.

Невялікага росту, чарнявы, шустры, Алеś быў поўны арганізацыйнае энэргіі й усю яе ўкладаў у скаўтынг ды ў рататарна-выдавецкую справу. У Міхельсдорфе ягоны пакой быў сапраўднай друкарнія — пішучая машина, матрыцы, папера, хварба (съяды якое часта былі відны на ім). Разам з Алесем Марговічам (гледзі ніжэй) яны арганізавалі выдавецтва „Крыніца”, друкавалі скаўцкі часапіс „Напагатове!”

У 1947 г. ўсе адзінкі беларускага скаўтынгу ў Амерыканскай зоне Нямеччыны аб’ядналіся ў штандар „Баварыя”, кіраўніком якога стаўся Алеś Бута.

**ВОСТРЫКАЎ МІХАСЬ** (у сапраўднасці Цімох). 25 гадоў. Нарадзіўся (28 VIII 1922) у вёсцы Баршчоўка Церахоўскага раёну на Гомельшчыне. Праваслаўны. Да вайны вучыўся ў Гомельскім пэдвучылішчы. Настаўнічаў. Змабілізаваны ў савецкую армію, трапіў у нямецкі палон. Вывезены ў Нямеччыну, дзе працеваў на фабрыцы да канца вайны. У красавіку 1947 г., здаўшы экзамены экстэрам, атрымаў атэстат съпеласці (матуру) Беларускай гімназіі ймя Янкі Купалы.

Рослы, мускулісты, імпульсыўны, крыху сантымэнтальны, Міхась любіў спорт, быў заўсёды гатовы памерацца з кожным сваёй немалой фізычнай сілай. Адсюль у яго йшла гатовасць, у выпадку вострай спрэчкі, развязваць яе фізычна. Ён часамі расказваў пра такія сутычкі. Праўда, у нашым асяроддзі да такога ніколі не даходзіла.

**ДЗЕХЦЯР ПІЛІП.** 21 год. Нарадзіўся (28 IX 1926) у вёсцы Логавінцы на Вялейшчыне. Праваслаўны. Асьвета няпоўна сярэдняя — меў пасьведчаньне аб заканчэнні 6-й клясы Беларускай гімназіі ймя Янкі Купалы. У нашай цясьнайшай міхельсдорфскай кампаніі ён ня бываў. Зь ім мы пазнаёмліся бліжэй ужо ў часе дарогі за Ля-Манш.

Піліп быў крышку ні то сарамязьлівы, ні то закрыты ў сабе. На пытаньне „Як маешся?” заўсёды адказваў, усміхаючыся, прыжмурыўшы очы: „Як гвазьдзік у завітушках”. Зь ягонай ранейшай біяграфіі мы ведалі вельмі мала.

**ЖУЧКА ЯНКА.** 22 гады. Нарадзіўся (15 IV 1925) у в. Лучычы Нясвіжскага павету (цяпер Клецкі раён). Праваслаўны. У красавіку 1947 г. атрымаў пасьведчаньне аб заканчэнні гімназіі ймя Янкі Купалы. Здаў экзамены ў вышэйшую тэхнічную школу ў Карльсруэ. Быў скайтмайстром у адным зь беларускіх лягероў ДыПі.

Кампанейскі сябра, Янка адзначаўся энтузіязмам і гатовасцю да калектыўнай працы й грамадzkай дзеянасці. Як толькі мы вырушилі ў дарогу ў Ангельшчыну, ён узяў на сябе абязядак фінансавага справавода і акуратна вёў книгі.

**ЗАПРУДNIK ЯНКА** (да 1946 г. Сяргей Вільчыцкі). 21 год. Нарадзіўся (9 VIII 1926) у мястэчку Міры на Наваградчыне (цяпер Карэліцкі раён). Праваслаўны. Па сканчэнні ў красавіку 1947 г. гімназіі ймя Янкі Купалы быў кірауніком Шостага скаўткага съцягу ў Віндзішбэргердорфе. Пакуль вучыўся ў гімназіі, актыўна дапамагаў настаўніку фізкультуры Івану Муху праводзіць спартовыя заняткі з вучнямі, браў удзел у гімнастычных „пірамідах”.

**КАРАСЬ ЛЕАНІД.** 24 гады. Нарадзіўся (20 XI 1923) у в. Дзямідзенкі Дзісненскага павету. Праваслаўны. На Бацькаўшчыне працеваў настаўнікам. У Міхельсдорфе служыў у лягернай ахове, а пасля пачаў займацца ў гімназіі ймя Янкі Купалы. Перад самым выездам у Вялікабрытанію атрымаў матуру.

Крыху мройны, Лёня любіў кампанію, заўсёды быў гатовы бараніць свой ці калектыўны гонар. Часамі, як ён прызначаваўся, на яго находзіла жаданье „пабіцца з кім-небудзь”. У лягеры найбліжэй трymаўся са сваімі глыбоцкімі землякамі. Мы, былыя бурсакі, зыйшліся зь ім бліжэй ужо ў Ангельшчыне.

**МАРГОВІЧ АЛЯКСАНДАР.** 23 гады. Нарадзіўся (5 VII 1924) у Глыбокім. Праваслаўны. Дома працеваў настаўнікам. У сінежні 1945 г. у Рэгенсбургу быў запісаны ў 7-ю клясу гімназіі ймя Янкі Купалы. У Міхельсдорфе служыў у лягернай ахове. Разам з Алесем Бутам арганізаваў выдавецтва „Крыніца”, у якім на пачатку 1947 г. пачаў выходзіць скаўткі часапіс „Напагатове!” Матуру атрымаў экстэрнам у 1949 годзе.

Крыху сантымэнтальны, Алесь любіў рамантычную музыку, пазію. Ягоная манера трymацца паважна, з годнасцю, хадзіць бязь мітусылівага съпеху, сталася пасля пад пяром нашага фэльетаніста Архіпа Папліскі аўтам дабразычлівага гумару.

**УРБАН ПАВАЛ.** 23 гады. Нарадзіўся (27 III 1924) у в. Закаліё на Лепельшчыне. Праваслаўны. Пасьведчаныне аб заканчэнні гімназіі ймя Янкі Купалы атрымаў перад самым выездам у Вялікабрытанію, прадэманстраўшы ўлетку 1947 г. сваю немалую працаздольнасць.

Паўлюк, не адзначаючыся шматмоўнасцю, але будучы кампанейскім, убіраў у сябе й накапляў назіраньні за навакольным жыццём. Гэтая асаблівасць харектару прыдалася яму, калі трэба было даваць у „Наперад!” бэлетрыстыку, а менавіта апавяданыні й аповесць.

**ЦВІРКА УЛАДЗІМЕР.** 19 год. Нарадзіўся (2 I 1928) у в. Беражне над Нёманам на Стайпеччыне, дзе настаўнічаў ягоны бацька. З малых год жыў у Міры. Праваслаўны. У красавіку 1947 г. скончыў гімназію ймя Янкі Купалы. Пасьля быў скаўтмайстрам у беларускіх лягерох у Гэрэнбэргу й Майнлёйзе.

Дзіма дастаў у генатычнай спадчыне ад свае нябожчыцы маці добры голос і некаторую імпульсыўнасць. З ахвотаю съпявал пад гітару. Адзначаўся добрай памяцяй, меў выдатныя журналістычныя й аратарскія здольнасці. Порсткая натура давала яму гатовасць браца загрудкі з дужэйшымі за сябе. Адсюль ішоў у яго імпэт і да грамадzkіх ды нацыянальных заданняў, якім аддаваўся з энтузіязмам і, часамі, максымалізмам.

**ШВАЙЧУК ЛЕАНІД.** 21 год. Нарадзіўся (6 IV 1926) у Вялейцы. Праваслаўны. Меў няпоўную сярэднюю асьвету. У Міхэльсдорфе служыў у лягернай ахове. Любіў спорт, добра гуляў у валейбола.

Лёня быў джэнтэльмэнам. Вельмі абыходлівы зь дзяўчатамі. З густой сукрыстай чупрынай, любіў акуратна апрануцца. Як пасьля выявілася ў Дванаццатцы, адзін з зацятых энтузіястаў, разам зь Дзехцярам, гульні ў карты.

**ШЧЭЦЬКА ВАСІЛЬ.** 24 гады. Нарадзіўся (15 III 1923) у в. Апечкі на Стайпеччыне. Праваслаўны. У красавіку 1947 г. у Міхэльсдорфе атрымаў пасьведчаныне аб заканчэнні гімназіі ймя Янкі Купалы. Да выезду ў Вялікабрытанію працаваў сакратаром старшыні беларускага лягеру ДыПі ў Віндзішбэргердорфе Мікалая Скабея, а таксама як скаўтмайстар займаўся скаўтынгам.

Васіль сваім спакойным харектарам заслужыў ад нас усіх велічаныне „Васіль Іванавіч”. Разважлівы й памяркоўны, ён мае вострае пачуцьцё гумару, дый сам стаўся суб'ектам гумарыстычных сцэнак у фэльетонах Архіпа Папліскі.

## Ад’езд зь Міхэльсдорфу ў Вялікабрытанію

Апошняя тыдні 1947 г. мы пражылі ў пераддарожнай, крыху прыўзынятай атмасфэры. Зьбірацца ня было надта з чым. Колькі тае маемасці ў бесьсямейнага ўчаршняга гімназіста? Голы ў дарогу, голы гатоў. Але затое разъвітвацца было з кім: з настаўнікамі, сябрамі, сяброўкамі, скаўтамі й скаўткамі ды проста з суседзямі й знаёмымі. З усімі імі ў абставінах чужы-

ф2-20  
(19)



„Адзінаццатка” ў дзень ад’езду ў Вялікабрытанію з атрыманымі дарожнымі да-  
кумэнтамі: (эльва) Янка Жучка, Уладзімер Цьвірка, Леанід Швайчук, Янка Зап-  
руднік, Алеся Бута, Піліп Дзехцяр, Васіль Шчачука, Леанід Карась, Міхась Востры-  
каў, Алеся Марговіч, Паўлюк Урбан. Міхельсдорф, 8 студзеня 1948 г.

ф2-18  
(20)



У дзень ад’езду Адзінаццаткі ў Вялікабрытанію. Разывітаньне з малодшымі сяб-  
рамі. Міхельсдорф, 8 студзеня 1948 г.

ны завязаліся цесныя, ледзь не сямейныя сувязі. Старэйшыя людзі глядзелі на нас, бязбацькавічаў, як на сваіх дзяцей. А рамантыка нашага груповага выезду йшчэ больш расчучывала і нас, і нашых лягерных „свяякоў”.

Ад шмат каго са старэйших, дый сяброў, я зьбіраў упісы ў скаўцкі альбом – думкі й выказваныні пра моладзь і для моладзі (усе яны зъмешчаны ў Х-м разьдзеле, гл. „Запаветы”). Напярэдадні нашага ад'езду ўпісаўся ў альбом і наш настаўнік гісторыі Антон Адамовіч, які пакінуў крыху насталыгічны ўпіс. Словы ягоныя добра перадаюць і натуру самога аўтара, і цёплыя пачуцьці да нас, ягоных вучняў, што наважыліся ў самастойную далёкую дарогу. Вось ягонае разъвітаныне з намі і настаўленыне на рэшту жыцьця:


*Сярод усіх залатых думак і словаў, павыпісаных Вам тут на успамін (а, хіба, і „да*

*ведама й кірауніцтва”, кажучы паканцылярску) – можна было б зафіксаваць і такое: Змагацца, не перамагчы, але й не паддацца – і пастаўіць пад гэтым сваё прозьвішча...*

Аднак, здаецца, ад Вас ужо ня ўтоіш, што сказаў гэта вялікі Шэксьпір, у бацькаўшчыну якога, як у вырай, рыхтуюцца сяньня адляцець добрыя, можа навет найлепшыя хлапцы...

Што ж, тым лепш! Усяроўна, усё вялікае, успаміну, „ведама й кірауніцтва” годнае, ужо сказана. Усе Амэрыкі паадкрываныя. Яно пэўна, прыемна хоць на часінку пачуцца, хай сабе й маленъкім, Калюмбам і прыпісаць сабе якую-колечы, хоць і завалышчую, Амэрыку, паставіць пад ёй сваё імя (съведама, у разыліку на нясьведамасць іншых, ці проста й нясьведама, самаашукваючыся ілюзіяй).

І ўсё-ткі, хлопчыкі, для Вас яшчэ засталося сёе-тое да адкрываныня. Хоць бы навет і ў гэным шэксціліскім афарызьме. Перамагчы! – вось яно тое, што ў сваёй, мо і часіннай, зьняверы съведама абмінуў вялікі гені. Ці ж так гэта ўжо немагчыма для нас усіх, а для Вас – пагатоў? Прынамся – ці ж гэта непажадана, і, значыцца, ці ня трэба якраз гэтага Вам пажадаць?



ф2-19  
(21)

Сяброўства на жыцьцё – Вітаўт Кіпель (зьлева) і Янка Запруднік. Міхэльсдорф, 1947 г.

*А ўжо калі не, калі ня дасца гэтага і Вам — дык у кожным разе — тое апошняе, за якім ужо ня мусіць быць далей ходу: не паддаца!*

*Вось гэтага і жадае Вам у лягёры Міхэльсдорф на „старую бабу” хрышчаная ведамая крыху Вам асоба, расьпісаўшыся аб гэтым — такім мужнім і мужчынскім — „пабабску” на цэлую балонку.*

*Дык даруйце, хлопчыкі, а часам можа і ўспамянеце „нэ злым, тыхым словом”, як сказаў адзін наш суседзкі Тарас.*

*Вы ж у памяці будзеце заўсёды шчырыя, маладыя Крывічы!*

30 сінегня 1947, Остэргофэн

Мінула сустрэча Новага 1948 году. Для нас ён быў сапрайды Новым. Прыйшоў час ад'езду. Съцюдзёнай студзенскай парой, на другі дзень праваслаўных Калядаў, неяк пад вечар, у Міхэльсдорф прыехаў грузавік. Вуліца каля сталоўкі была запоўненая людзьмі. Абдымкі, поціскі рук, разывітальныя пацалункі, у сяго-таго сълёзы на вачох. Але мы стараемся трывіца бадзёра: верым, што едзем на лепшае. Забіраемся ў адкрытае кузава машыны. Нехта прынёс і падарыў нам бел-чырвона-белы съцяг на палцы. Мы высака ўздымаем яго. Машына пачынае рухацца. Гучаць апошнія разывітальныя слова. Грузавік, зрабіўшы разварот, яшчэ раз прайжджае паўзь людзей, якія махаюць рукамі на разывітаньне, жадаючы нам шчасця на няведамым шляху.

Калі ў дарозе ўжо мы рыхтавалі першы выпуск свайго друкаванага лістка „Наперад!”, каб паслаць яго сябром і знаёмым, зь якімі толькі што разывіталіся, у ім быў зъмешчаны мой кароценкі вершык.

### Разывітаньне

Вечар ціха калядні плыў зь неба.  
На душы неспакой і трывога...  
Перад намі н а п е р а д дарога!  
І́эта што!? Ўжо разывітвацца трэба?

І ў заплаканых вочах жанчынаў  
Кожны з нас бачыў поўныя гора,  
Ды якія пабачыць мо скора —  
Вочы маці, што дома пакінуў.

Сяргей Ясень